



ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 верасня 2019 г. № 652

г. Мінск

г. Минск

Аб правядзенні навагодняй дабрачыннай
акцыі "Нашы дзеці"

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Правесці з 9 снежня 2019 г. па 10 студзеня 2020 г. навагоднюю дабрачынную акцыю "Нашы дзеці" з удзелам рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама і іншых мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.

2. Кіраўнікам рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў асабіста прыняць удзел у навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці", наведць дзіцячыя інтэрнатныя ўстановы, апякунскія і прыёмныя сем'і, дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, сем'і, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі, дзіцячыя бальніцы з мэтай віншавання дзяцей з Новым годам, Нараджэннем Хрыстовым, уручэння ім падарункаў, аказання дапамогі ў вырашэнні ў адпаведнасці з заканадаўствам існуючых праблем.

Рэкамендаваць грамадскім аб'яднанням і іншым арганізацыям далучыцца да названай акцыі.

3. Міністэрству адукацыі да 6 снежня 2019 г. па ўзгадненні з зацікаўленымі:

зацвердзіць графік правядзення навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" і давесці яго да ведама зацікаўленых;

пры неабходнасці ўносіць змяненні ў названы графік.

4. Правесці ў рамках навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" 23 снежня 2019 г. у г.Мінску на базе дзяржаўнай установы "Палац Рэспублікі" Кіраўніцтва справамi Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дабрачыннае навагодняе свята з уручэннем падарункаў для:

навучэнцаў кадэцкіх вучылішч і спецыялізаваных ліцэяў;

навучэнцаў, якія ўзнагароджаны па выніках раённых, абласных (Мінскай гарадской), рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд, творчых

конкурсаў, конкурсаў прафесійнага майстэрства і спартыўных спаборніцтваў;

навучэнцаў, якія маюць поспехі ў грамадскай рабоце;

дзяцей ва ўзросце 8 – 14 гадоў з ліку:

дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі, выхаванцаў дзіцячых інтэрнатных устаноў;

дзяцей-інвалідаў;

дзяцей з мнагадзетных і малазабяспечаных сем'яў, сем'яў бежанцаў;

дзяцей з сем'яў ваеннаслужачых, асоб начальніцкага і радавога саставу Следчага камітэта, органаў унутраных спраў і фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, якія загінулі (памерлі) або сталі інвалідамі пры выкананні абавязкаў воінскай службы (службовых абавязкаў), з сем'яў работнікаў, што абслугоўвалі воінскія кантынгентны ў Афганістане або іншых дзяржавах, на тэрыторыі якіх вяліся баявыя дзеянні, якія загінулі (памерлі) або сталі інвалідамі ў перыяд вядзення баявых дзеянняў;

дзяцей, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС.

Устанавіць, што ў дабрачынным навагоднім свяце ў г.Мінску прымаюць удзел ад Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцей па 100 дзяцей ад кожнай, ад Мінскай вобласці – 300 і г.Мінска – 1570 дзяцей, у тым ліку навучэнцы Рызскай беларускай школы (Латвійская Рэспубліка) і Беларускай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны г.Вільнюса (Літоўская Рэспубліка), у адпаведнасці са спісамі, якія ўзгадняюцца аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам.

На дабрачыннае навагодняе свята прадугледжваюцца ў якасці рэзерву 30 падарункаў і 251 білет без падарунка.

5. Правесці ў рамках навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" ў г.Мінску на базе адміністрацыйнага комплексу "Палац Незалежнасці" ў перыяд, вызначаны ў пункце 1 дадзенай пастановы, для 1100 навучэнцаў і дзяцей з ліку катэгорый, указаных у частцы першай пункта 4 дадзенай пастановы, рэспубліканскі навагодні балі і прадстаўленні з уручэннем падарункаў.

6. Рэкамендаваць аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму правесці дабрачынныя навагоднія святы і навагоднія балі для навучэнцаў і дзяцей з удзелам кіраўніцтва аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама ў абласных цэнтрах і г.Мінску, а таксама ва ўсіх гарадах і раёнах краіны ў час школьных канікулаў з удзелам кіраўніцтва гарадоў і раёнаў.

7. Стварыць арганізацыйны камітэт па правядзенні ў г.Мінску мерапрыемстваў у рамках навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" ў складзе згодна з дадаткам.

Дадзенаму арганізацыйнаму камітэту вызначыць расходы на арганізацыю і правядзенне навагодніх мерапрыемстваў.

8. Аблвыканкамам, Мінскаму гарвыканкаму забяспечыць дастаўку дэлегацый навучэнцаў і дзяцей на дабрачыннае навагодняе свята, рэспубліканскі навагодні баль і прадстаўленні ў г.Мінск.

Мінскаму гарвыканкаму арганізаваць пры неабходнасці пражыванне, харчаванне і культурную праграму для дэлегацый навучэнцаў і дзяцей з абласцей.

9. Фінансаванне расходаў на правядзенне навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці" ажыццявіць за кошт сродкаў, прадугледжаных у рэспубліканскім бюджэце рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання на цэнтралізаваныя мерапрыемствы, а таксама пазабюджэтных сродкаў, эканоміі каштарыса расходаў і сродкаў з іншых крыніц, якія не забаронены заканадаўствам.

Рэкамендаваць мясцовым выканаўчым і распарадчым органам ажыццяўляць фінансаванне названага мерапрыемства за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў, пазабюджэтных асігнаванняў і сродкаў з іншых крыніц.

Прэм'ер-міністр
Рэспублікі Беларусь

С.Румас

СКЛАД

арганізацыйнага камітэта па правядзенні ў г.Мінску мерапрыемстваў у рамках навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці"

| | |
|------------------------------------|--|
| Петрышэнка Ігар Віктаравіч | – Намеснік Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь (старшыня арганізацыйнага камітэта) |
| Карпенка Ігар Васільевіч | – Міністр адукацыі (намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта) |
| Барысюк Генадзь Іосіфавіч | – намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама |
| Бондар Юрый Паўлавіч | – Міністр культуры |
| Вежнавец Іван Валер'евіч | – першы намеснік Міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю |
| Волкаў Пётр Андрэевіч | – дырэктар дзяржаўнай установы "Палац Рэспублікі" Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь |
| Дрыга Ірына Уладзіміраўна | – начальнік галоўнага ўпраўлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў і прафесійнага мастацтва Міністэрства культуры |
| Карлюкевіч Аляксандр Мікалаевіч | – Міністр інфармацыі |
| Лісковіч Віктар Андрэевіч | – намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама |
| Малашка Валерый Анатольевіч | – намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама |
| Маркевіч Іван Станіслававіч | – намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама |
| Мельчанка Мікалай Аляксандравіч | – намеснік Міністра ўнутраных спраў – начальнік міліцыі грамадскай бяспекі |

- Пенін
Уладзімір Пятровіч – намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама
- Піневіч
Дзмітрый Леанідавіч – першы намеснік Міністра аховы здароўя
- Прывалаў
Уладзімір Аляксандравіч – намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама
- Пяткевіч
Іосіф Еўстаф’евіч – начальнік упраўлення адукацыі і сацыяльна-культурнай сферы Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
- Селіверстаў
Юрый Міхайлавіч – першы намеснік Міністра фінансаў
- Сіўчак
Васіль Дзмітрыевіч – першы намеснік начальніка ўпраўлення нагляду і прафілактыкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
- Сянько
Валянцін Іванавіч – начальнік адміністрацыйнага комплексу ”Палац Незалежнасці“
- Тамільчык
Эдуард Валянцінавіч – начальнік галоўнага ўпраўлення выхаваўчай работы і маладзёжнай палітыкі Міністэрства адукацыі
- Шульман
Глеб Міхайлавіч – генеральны прадзюсар генеральнага прадзюсарскага цэнтра Беларускага тэлебачання Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
- Цуран
Арцём Мікалаевіч – намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама